

Серыя "У дапамогу педагогу" заснавана ў 1995 годзе

Навукова-метадычны часопіс  
Выдаецца з IV квартала 1995 года  
Рэгістрацыйны № 426  
Выходзіць штогодзя з II паўгоддзя 2005 г.

# БЕЛАРУСКАЯ МОВА І ЛІТАРАТУРА

11 (61) 2006  
лістапад

Серыя "У дапамогу педагогу"

## Рэдакцыйная камітэт

Галоўны рэдактар

**А. І. БЕЛЬСКІ**, доктар філалагічных навук, прафесар

Нам. галоўнага рэдактара

**В. І. ІУЧАНКАУ**, доктар філалагічных навук, прафесар,

**Т. М. САЎЧУК**

**А. У. БЕЛЬСКАЯ**, адказны сакратар

**Г. М. ВАЛОЧКА**, кандыдат філалагічных навук

**В. П. КРАСНЕЙ**, кандыдат філалагічных навук, прафесар

**І. Я. ЛЕПЕШАЎ**, доктар філалагічных навук, прафесар

**В. Я. ЛЯШУК**, кандыдат педагогічных навук, прафесар

**М. І. МІШЧАНЧУК**, доктар філалагічных навук, прафесар

**І. І. ПАЙЛОУСКІ**, доктар педагогічных навук

**В. П. ПРОТЧАНКА**, кандыдат педагогічных навук

**М. Р. ПРЫГОДЗІЧ**, доктар філалагічных навук, прафесар

**В. М. СІЎКОВІЧ**

**Л. К. ЦІТОВА**

**Т. І. ШАМЯКІНА**, доктар філалагічных навук, прафесар

**І. Ф. ШТЭЙНЕР**, доктар філалагічных навук, прафесар

**С. А. ЯЗЕРСКАЯ**

**М. Г. ЯЛЕНСКІ**, доктар педагогічных навук, прафесар



Засновальнік і выдавец —

Установа «Выдавецтва  
«Адукацыя і выхаванне»

Міністэрства адукацыі

Рэспублікі Беларусь

г. Мінск, вул. Караваля, 16  
тэл.: 297-93-20 (адк. сакратар)  
297-93-22 (адд. маркетынг)  
факс: 297-91-49; e-mail: aiv@aiv.by  
<http://www.aiv.by>

Беларуская мова і літаратура

Методыка і вопыт

Беларускія пісні і падуны

Кім бы вы были?


Следует ли

Следует ли

Следует ли

Следует ли

Следует ли



М. В. Супрунчук, кандыдат філалагічных навук,  
выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэта

## ПРАВІЛЬНА ПАСТАНОЎКА НАЦІСКУ — ПАКАЗАЛЬНІК МАЎЛЕНЧАЙ КУЛЬТУРЫ

Дасканалае валоданне мовай прадугледжвае веданне правілаў літаратурнага вымаўлення. Неабходна памятаць, што «үменне правільна ставіць націск у слове — вельмі істотны элемент культуры вуснай мовы. Памылкі ў пастаноўцы націску ўскладняюць і абсяжарваюць успрынняце паведамлення, чытання» [12, с. 60]. Беларуская арфаэпія выдатна прадстаўлена ў работах М. В. Бірылы, А. І. Падлужнага, Л. Ц. Выгоннай, Ф. М. Янкоўскага і інш. У працах гэтых вучоных дэталёва апісаны фанетычныя законы нашай мовы.

Не ўсе, аднак, выпадкі ўдаецца лагічна, эканомна і проста ўпарадкаваць. Так, каб дакладна ставіць націскі, трэба запомніць шмат асобных слоў і паставінна іх паўтараць, трэніравацца. І дарослыя, і школьнікі нярэдка памыляюцца ў акцэнтуацыі. На цэнтралізаваным тэсціраванні ў 2004 годзе правільна вызначылі націск толькі 15,8 % абітурыентаў [11, с. 4], а ў 2005 — 16,6 % [10, с. 7]. Таму варта рыхтавацца *загадзя*, а не *наспéх*.

Памылкі ў вымаўленні найчасцей узнікаюць пад уплывам мясцовай гаворкі, дыялекту, бо людзі паўтараюць тое, што чуюць у сваім моўным асяродку. Таму мы чуем *шырака*, *глыбака*, а не *широко*, *глубоко*.

Вельмі моцна на нашу гаворку ўплывае руская мова, што праяўляецца ў выпадках тыпу *стáры*, *імя*, *сéмера*, *талáнт*. Беларуская і руская мовы блізкародненныя, іх носьбіты даўно жывуць разам, шматлікія контакты павялічваюць іх узаемадзеянне. Гэтая блізкасць аказваецца вельмі моцным небяспечным фактарам, які абумоўлівае

з'яўленне інтэрферэнцыі (змяшэння, накладання) і памылак у гаворцы.

Хібы ў вымаўленні запазычанняў узікаюць таксама з-за арыентацыі на мову-крыніцу: *парламéнт* замест *парламéнт*, *факсіміlé* замест *факсіміле*. Разам з тым не ўсе памылкі трэба крытыкаваць. Часам варта над імі задумацца, паразунаць з іншымі словамі, якія падобна змяняюцца. Нярэдка памылкі з'яўляюцца праявой моўнай аналогіі, глыбінных законаў мовы, якія найлепш адлюстроўваюць яе структуру, натуральныя ўласцівасці.

Да выбару аднаго з варыянтаў вымаўлення ў якасці нарматыўнага трэба ставіцца вельмі ўважліва, асцярожна, бо тут упłyвае шэраг фактараў. «Крытэрыем пры выборы нормы ў першую чаргу павінна служыць літаратурная традыцыя — даўнасць і частата ўжывання таго ці іншага націску. У мове нарматыўным можа лічыцца не кожны націск, а толькі той, які прыйшоў праверку часам. Па-другое, націск гэты павінен быць замацаваны ў лепшых творах літаратуры і лепшых узорах вуснага маўлення. Патрэбна ўлічваць і націск, які пераважае ў дыялектнай мове, але гэты фактар трэба звязваць з першым, бо не заўсёды націск, які пераважае ў дыялектнай мове, лічыцца літаратурным (параўн.: *крапіvá* і разм. *крапіva*, *высока* і разм. *высака* і інш.)» [9, с. 51].

Часам у дапаможніках трапляюцца заданні тыпу «падкрэсліце націскныя галосныя», «у якім радку ўсе вылучаныя галосныя з'яўляюцца націскнымі?», «ці правільна падкрэслены націскныя галосныя

ў ніжэйпададзеных словах?» і пад. У такіх выпадках важна памятаць, што мова існуе ў дзвюх формах: як вусная і як пісьмовая, а націск з'яўляецца прыналежнасцю менавіта першай. Таму націскнімі бываюць адзінкі толькі вуснага маўлення, гэта значыць гукі, склады, а падкрэсліваць можна літары. З гісторыі мовазнаўства вядома, што філолагі (вучоныя, літаратары, складальнікі слоўнікаў) доўгі час не адрознівалі літары і гукі паслядоўна, што прыводзіла да блытаніны і памылак у іх працах. Школьнікі таксама з цяжкасцю навучаюцца паставяць наму кантролю за правільным ужываннем адпаведных тэрмінаў, паступова пачынаюць усведамляць сутнасную разніцу паміж гукам і літарай, іх нятоеснасць. Яшчэ цяжэй дзеци засвойваюць, што кожны гук не заўсёды перадаецца адной і той жа літарай і можа нават абазначацца спалучэннем літар. І наадварот — што адна і тая літара можа вымаўляцца па-разнаму ці нават знікаць у гаворцы. Значыць, больш карэктнай была б такая фармулёўка вышэйзгаданых заданняў: «Падкрэсліце літары, якія абазначаюць (перадаюць) націскнія галосныя гукі».

Адпрацоўка правільнай акцэнтуацыі — занятак досьць карпатлівы і працяглы, таму трэба шукаць розныя формы работы, каб дзеци не стамляліся, каб ажывіць іх цікавасць, паказаць навізну, здзівіць. Так, пачуўшы нейкае слова, вучань можа падумаць, што ўжо сустракаў яго і добра ведае, і не ўсвядоміць пры гэтым нейкія нюансы, дадатковыя цяжкасці. У шэрагу выпадкаў складанасць бачым у вымаўленні не пачатковай формы, а ўскосных. Напрыклад, амаль не робяць памылак у формах *вус*, *тавáрыш*, *кальцó*, *сіратá*, *хлусíць*, але часта не ведаюць правільнага вымаўлення: *вúса*, *вúсы*; *тавáрышы*, *тавáрышаў*; *кольцы*, *кольцаў*, (*многія*) *сіро́ты*, (*дзве*) *сіраты*; *хлушу*, *хлúсіш*, *хлусíцў*, *хлусілі* і г. д. З гэтай прычыны варта прасачыць, каб школьнікі ўмелі будаваць усе формы, каб памяталі, як слова змяняецца. Значыць, важна арганізаваць маўленне вучняў, падштурхнуць іх да пабудовы ўласных тэкстаў, бо тое, што чалавек не толькі паслушаў ці прачытаў, але і зрабіў сам, засвойваеца хутчэй і на больш доўгі час.

Неабходна, каб дзеци самі навучыліся правільна ставіць націск. Для гэтага настаўнік павінен растлумачыць асноўныя правілы беларускай акцэнтуацыі і параіць у спрэчных выпадках звязтацца да слоўнікаў. Акадэмік М. В. Бірыла ў 1992 годзе падрыхтаваў спецыяльны слоўнік для школы, дзе сабраў шмат складаных для вымаўлення слоў. Можна звязтацца і да іншых выданняў, бо націск фіксуюць усе слоўнікі. Найбольш поўнымі і аўтарытэтнымі з'яўляюцца даведнікі, падрыхтаваныя ў Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук (асонныя з іх падаюцца ў канцы артыкула).

Ніжэй пррапануюцца некаторыя слова, дзе часта няправільна ставіцца націск. Настаўнік можа выбраць свае формы работы з імі ці выкарыстаць пррапанаваныя.

### Заданні для трэніроўкі

1. Падбярыце да слоў з рускай мовы беларускія адпаведнікі і паставіце націск. Ці супадае націск у дзвюх мовах?

2. Падбярыце як мага больш рыфмаваных пар да пррапанаваных слоў (індывідуальнае ці груповое спаборніцтва).

3. Паставіце націск і складзіце сказы з пррапанаванымі словамі. (Сказы могуць быць вершаваныя.)

4. Напішыце вершаваную замалёўку, выкарыстаўшы як мага больш пррапанаваных слоў (індывідуальнае ці груповое спаборніцтва).

5. Раздзяліце слова на групы з націскам на першым, другім, трэцім складзе. (Ці: якія назоўнікі маюць націск на першым, другім, трэцім складзе?)

6. Гульня «Воплескі». Настаўнік называе слова і пляскае ў далоні: гучней на націскнім складзе і цішэй на ненаціскнім. Вучні па чарзе ці ўсе разам паўтараюць слова і пляскаюць у далоні. Пасля заданне можна ўскладніць: настаўнік толькі называе слова, а дзеци воплескамі паказваюць яго рытмічную структуру. Напрыклад: *карабель* — вучні пляскаюць тройчы, вылучаючы націскні склад: *ка* — *ра* — *бе́ль*, *мора* — *мо* — *ра*.

7. Гульня «Змейка». Вучань воплескамі паказвае рытмічную структуру слова (гуч-

ней на націскным складзе, цішэй на ненаціскным). Сусед па парце (ці любы іншы вучань) павінен прыдумаць слова з таким самым акцэнтуацыйным малюнкам. Напрыклад: *дзé — яч, кí — даць; аб' — і — нець, ка — мén — ны*.

8. Гульня «Мячыкі». Настаўнік кажа слова і кідае вучню чырвоны або жоўты

мяч. Вучань ловіць мяч і вымаўляе націскны гук названага слова, калі мяч чырвоны, і ненаціскны, калі мяч жоўты.

9. Гульня «Бурыме». Настаўнік прапаноўвае рытмічную схему верша, дзе на апошнім месцы ў радку стаіць «праблемнае» слова. Вучні пішуць верш па пропанавай схеме.

аб'інець [абіінец'] — зайндевέть (покрыться инеем со всех сторон)  
абру́ч — обруч  
абутнік — обувщик  
аграномія — агрономия  
адзінаццаць — одиннадцать  
адкрыццё — открытие  
адплыццё — отплытие  
акрыленасць — окрылённость  
акуń — окунь  
анапест — анапест  
апошліць — опошлить  
арышт — арест  
асакá — осока  
бамбардзіраваць, бамбардзіроўка — бомбардировать, бомбардировка  
бармен — бармен  
бародаўка — бородавка  
безвыходны — безвыходный  
берасцяны — берестяной  
бітум — битум  
босы — босой  
братацца, братанне — брататься, братание  
буйваліца — буйволица  
быстрыня (быстрак) — быстрона  
вавілонянін, вавілонянка, вавілоняне — вавилонянин, вавилонянка, вавилоняне  
вага — вес  
вагавы — весовой  
валавы — валовой  
валёнкі — валенки  
васьмёра, восьмярых — восьмеро, восьмерых  
вэзці — везти  
вольха — ольха  
восевы — осевой  
вугор — угорь  
вуда, вуду — удочка, удочку  
вудзіць, вуджу, вудзіш, вудзіў — удить, ужу, удишь, удил  
вус, вуса, вусы, вусоў — ўс, ўса, ўсы, усоў

## Словы для трэніроўкі

выпадак — случай  
вярба — верба  
гаціць, гачу, гаціш — гатыть, гачу, гатыш  
гéнезис — генезис  
герб, герба — герб, герба  
гербавы — гербовый  
гліняны — глиняный  
гравіраваць, гравіраванне — гравировать, гравированиe  
грамадзянін — гражданин  
губчаты — губчаты  
гуру — гуру  
дасыта — досыта  
дачыста — дочиста  
дзевяцера, дзевяцярых — девятеро, девятерых  
дзéяч — дeятель  
дзяячка — дeятельница  
догмат, дoгмата — дoгмат, дoгмата  
долата — долото  
дрымота — дремота  
дysпансéр — диспансér  
дыяптрíя — диоптрия  
дэфíс — дефис  
ерэтык — еретик  
жалобны — траурный  
жалюзі — жалюзи  
загавор — заговор  
загадзя — загодя, заранее  
зайнець [зайінец'] — зайндевέть (покрыться инеем)  
залочаны — золочёный  
запéчак — запечек  
заспаны — заспанный  
засцежка — застёжка  
затычка — затычка  
знахар — знахарь  
іканапíс — иконопись  
ікаць [ії кац'] — икатъ  
імя [іm'a'] — имя

індустрия — индустрия  
іскра [йіскра] — искра  
йагурт — йогурт  
камбайнер — комбайнер (и комбайнёр)  
камбала — камбала  
каменны — каменный  
каноплі — конопля  
карабель — корабль  
каршун, каршуна — коршун, кóршуна  
каталог — каталог  
каўчук — каучук  
квартал — квартал  
кедравы — кедровый  
кета — кéta (и кетá)  
кіламéтр — киломéтр  
кінавар — киноварь  
кірка — кирка  
кішка — кишак  
клаксан — клаксон  
клапотна — беспокойно  
клістір — клистир  
коклюш — коклюш  
кольца, кольцы — кольцо, кольца  
крапіва — крапива  
кроіць — кроить  
крэмень, крэмено — кремень, кремни  
кукарэку — кукареку  
кулінарыя — кулинария  
курган, кургана, курганы — курган, кур-  
гана, курганы  
кухар — повар  
кушнér, кушняrá — меховщик, скорняк  
лагапедыя — логопедия  
ламота — ломота  
ласкавы — ласковый  
лопух — лопух  
маленьki — маленький  
малы — малый; малыш  
маляр — мальяр  
манеўр — манёвр  
мармур, мармуро́вы — мрамор, мраморный  
марынаваны — маринованный  
мезенец — мезинец  
меланхолія — меланхолия  
металургія — металлургия  
мізэрны — мизерный  
мікрахвалевы — мікроволновый  
мінералог — минералог  
мульяр — камешник  
мускулісты — мускулистый  
мускус — мускус  
мысленне — мышление

набожны — набожный  
навіна, навіны (р. скл.), навіны (мн. л.) —  
новость, новости (р. скл.), новости (мн. л.)  
надкус — надкус  
найміт — наёмник  
накрыука — крышка  
нарміраваць — нормировать  
насмерць — насмерть  
наспех — наспех  
настіл — настил  
начыста — начисто  
несьці — нести  
несесэр — несессэр  
нікуды — никуда  
ніцяны — нитяный  
нядоімка — недоимка  
омнібус — омнибус  
падвесны — подвесной  
падпарадковаць — подчинить  
паліграфія — полиграфия  
пароўну — поровну  
пасланец — посланец  
пасяджэнне — заседание  
пахмурны — пасмурный; мрачный  
пеня — пеня  
перажытае — пережитое  
першынство — первенство  
піяла, піяле, піялы — пиалá, пиалé, пиалы  
планёр — планер (и планёр)  
празорлівец — прозорливец  
прывід — привидение  
прыгубіць — пригубить  
пуловер — пуловер  
пурпур, пурпуро́вы (і пурпúрны) — пур-  
пур, пурпурный  
рэгент — регент  
рэмень — ремень  
рэшата, (многія) рашоты, (два) рэшаты, ра-  
шотаў — решето, решёта, (два) решета  
сабо — сабо  
сабораваць, сабораванне — соборовать, со-  
борование  
садавіна — фрукты  
сажань (м. род), сажня (р. скл.), сажняў  
(мн. л.); касы сажань у плячах; сажнем  
носа не дастаць (пра вельмі ганарыста-  
га чалавека) — сажéнь (ж. род), сá-  
жéни (р. скл.), сажéней (мн. л.); косая  
сажень в плечах  
сапло, сапла, сапле, соплы, соплаў — со-  
пло, сопла, сопле, соплы, сопел

*Арашонкава, Г. У. Слоўнік цяжкасцей беларускай мовы: правапіс, вымаўленне, націск, сло-  
вазмяненне, словаўжыванне / Г. У. Арашонкава, В. П. Лемцюгова. — Мінск : Радыёла-плюс,  
2005. — 445 с.*

Бірыла, М. В. Слоўнік націску ў беларускай мове : [для ст. шк. узросту]. — Мінск : Нар. асвета, 1992. — 143 с.

Слоўнік беларускай мовы: Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне /  
пад рэд. М. В. Бірылы. — Мінск : БелСЭ, 1987. — 903 с.

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. / Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; пад агул. рэд. К. К. Атраховіча (К. Крапіўны). — Мінск : БелСЭ, 1977—1984. — Т. 1—5.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65 000 слоў /  
І. М. Бунчук [і інш.]; пад рэд. М. Р. Судніка і М. Н. Крыўко; Нац. акад. навук Беларусі,  
Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. — 4-е выд. — Мінск : БелЭн, 2005. — 783 с.

A decorative horizontal border consisting of a repeating pattern of stylized, symmetrical motifs resembling leaves or petals. The motifs are arranged in a staggered, overlapping fashion along the top edge of the page.

**М. І. Навумчык.** дырэктар Дзяржайнага раённага агульнаадукацыйнага ліцэя г. Маларыты

# **ТЭСТАВЫ КАНТРОЛЬ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ТЭМЫ «ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЯ СТЫЛІСТЫКА» (XI клас)\***

#### 1. Кніжними стилями з'яўляюща:

- 1) мастацкі;  
2) навуковы;  
3) публістычны:  
4) гутарковы;  
5) афіцыйны.

**2. Функцію паведамлення виконває**

- 1) мастиакі;  
2) афіцыйны;  
3) наўкавы;  
4) гутарковы;  
5) публіцыстычны.

3. Стылі маўлення вылучаюца ў за-  
лежнасці ад:

- 1) будовы сказаў, наяўнасці ўскладненых канструкцый сказа;

2) зместу і мэты выказвання;

3) абставін маўленаў і сферы зносін;

4) адукцыі і ўзросту чалавека;

5) характару ўжывання моўна-выяўленчых сродкаў.

4. Які стыль выкарыстоўваеца з мэтай абмену думкамі, інфармацыяй, пачуццямі з блізкім колам людзей?

- 1) Маствацкі; 4) афіцыйны;  
2) гутарковы; 5) наукоўы.  
3) публічныя.

5. Да пісьмовай формы публіцыстычнага стылю належать жанры:

- 1) артыкул, памфлет;
  - 2) раман, апавяданне;
  - 3) рэпартаж, фельетон;
  - 4) навуковая праца, а
  - 5) пастанова, заявя.

#### **6. Для якога стылю характерны рисы:**

дакладнасць, аб'ектыўнасць, ацэначнасць, маналагічнасць, наяўнасць элементаў вобраз-насці і эмаксыянальнасці?

- 1) Гутарковага; 4) маствацкага;  
2) навуковага; 5) афіцыйнага.  
3) публічныя чынага;

#### **7. Функцыі інфармавання і ўздрязнення**

- 1) мастиакі; 4) публіцыстычны;  
2) гутарковы; 5) афіцыйны.

8. Падстылямі навуковага стылю з'яў-  
лочна:

- 1) уласна навуковы (акадэмічны);  
2) навукова-гутарковы;  
3) математичны;

\* У тэсце ёсьць заданні, дзе правільнымі з'яўляюцца ўсе варыянты адказу. Некаторыя з заданняў разлічаны на павышаны і паглыблены ўзроўні вывучэння.